

**ПУНКТУАЦЫЙНЫЯ СРОДКІ ЎЗМАЦНЕННЯ
ПРАГМАТИЧНАГА ПАТЭНЦЫЯЛУ МАСТАЦКАГА ТЭКСТУ**

Шаршнёва Вольга Мікалаеўна

дацэнт кафедры агульнага і славянскага мовазнаўства
ўстановы адукацыі «Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт
імя А. А. Кулляшова»;

кандыдат філалагічных навук, дацэнт
(г. Магілёў, Рэспубліка Беларусь)

У артыкуле ідзе гаворка пра ролю пунктуацыйных сродкаў на-
огул і шматкроп'я ў прыватнасці ва ўзмацненні камунікатыўна-
прагматычнага патэнцыялу мастацкага тэксту. Сцярджаеца
роля пунктуацыі не толькі для сувязі паміж элементамі выказвання,
фрагментамі тэксту, але і для выражэння імпліцытнага зместу, важ-
нага для ўзаемаразумення аўтара і чытача.

Пунктуацыя, бяспречна, з'яўляецца важным сродкам афармлення пісьмовага маўлення. Знакі прыпынку падзяляюць тэкст на пэўныя часткі, тым самым даючы правільна разумець напісане, лёгка і хутка чытаць. Тэксты са знакамі прыпынку арыентаваны на адназначнае, паступовая ўспрыняцце, чаго нельга сказаць пра тэксты без знакаў прыпынку, разуменне якіх можа быць поўнасцю індывідуальным, а паступальнасць успры-
няцца часта замяняеца цэласносцю, асобныя элементы якой вылучыць бывае вельмі цяжка [3]. Большасць даследчыкаў ад-
значае тры прынцыпы ўжывання знакаў прыпынку – сэнсавы (М.В. Ламаносаў, Ф.І. Буслаеў), граматычны, або сінтаксічны (Л. Зізаній, М. Грэч), інстанацыйны (М. Сматрыцкі, В. Вастокай, Л. Шчэрба). Сэнсавы прынцып прадугледжвае пастаноўку адпаведных знакаў прыпынку (кропка, пытальнік, клінік, шматкроп'е) або іх спалучэнні ў канцы сказа, а таксама працяжніка паміж дзеянікам і выказнікам. Граматычны прын-
цып арыентаваны на ўжыванне знакаў прыпынку ў залежнасці ад структурнай арганізацыі сказа (выдзяленне пабочных і ўстаўных канструкцый, параўнальных зваротаў, адасабленне членаў сказа, раздзяленне аднародных членаў сказа і інш.). Інстанацыйны прынцып патрабуе пастаноўкі знакаў прыпынку з улікам рytмічна-меладычнай арганізацыі твора (спалучэнне коскі і працяжніка на мяжы дзвюх частак перыяду – павышэння і паніжэння тона).

А.І. Яфімаў дапускае магчымасць *стилістичнай* функцыі знакаў прыпынку і тлумачыць гэта тым, што “1) пры дапамо-
зе іх [знакаў прыпынку. – В.Ш.] перадаюцца эмацыйнальна-
экспрэсіўныя адценні слоў і выразаў; 2) спецыфічна іх прымя-
ненне адлюстроўвае своеасаблівасць пісьменніцкага выкладу,
способы словаўжывання і пабудовы фразы; 3) у паэтычных
творах (як і ў празайчых) яны вылучаюць рytмічна-меладычныя
тыпы вымаўлення і раздзяляюць тэкст на часткі; 4) выступа-
ючы ў сваіх асноўнай функцыі, знакі прыпынку афармляюць
логіка-граматычную адносіны паміж сказамі і членамі сказаў” [1, с. 424].

Названыя функцыі пунктуацыйных знакаў ні ў якім разе не супярэчаць адна адной, а, наадварот, дападыняюць, узмац-
няюць адна адну, падкресліваючы значымасць выдзеленай
канструкцыі. Не трэба скідаць з раҳунку яшчэ і тое, што адзін і той жа знак прыпынку ў розных кантэкстах можа мець розныя
эмацыйнальна-экспрэсіўныя адценні, змяшчаючы розную пад-
тэкстовую інфармацыю.

Мастацкі тэкст харкаторызуеца сістэмным пунктуацый-
ным адзінствам, якое выражаеца ў своеасаблівым вылучэнні
пэўных пазіцый і стварэнні дадатковых сэнсаў. Для стварэн-
ня, успрымання і інтэрпрэтацыі тэксту пунктуацыя і сродкі яе
рэпрэзэнтацыі маюць надзвычай вялікае значэнне. Пунктуа-
цыйнае адзінства тэксту непасрэдна і апасродкована (праз
рэалізацыю лексіка-граматычнага адзінства) звязана з ідэйным
зместам тэксту і яго эстэтычнымі ўласцівасцямі. Набор знакаў,
якія выкарыстоўваюцца ў пэўных пунктуацыйных пазіцыях,
стылістычна маркіраваны ў цэпым, а функцыі асобных знакаў
непасрэдна залежаць ад адзінства аўтарскай задумы і канкрэт-
ных прагматычных задач.

Можна з упэўненасцю сцярджаць, што ў спосабах сувязі
выказванняў, у асаблівасці іх кампаноўкі, агульнай арганізацыі
тексту, г. зн. у своеасаблівой пунктуацыйнай кампаўзіцыі

адлюстроўваеца способ бачання свету. На думку Л.М. Каль-
цовай, ««пунктуацыйнае поле», засяянае свядома падабранымі
знакамі прыпынку (і разгорнутае ў пэўным парадку), дапамагае
аўтару на тэкставай прасторы выгадаваць і прапанаваць думку,
“гатовую да ўжывання» [2, с. 249].

Не выклікае сумнення прагматычны патэнцыял пунктуацыі,
яе роля ў рэпрэзэнтацыі не толькі сувязі паміж элементамі
выказвання, фрагментамі тэксту, але і здольнасці выводзіць
на паверхню тэксту глыбінны, імпліцытны змест. Гэта з усёй
відавочнасцю выяўляеца пры аналізе пунктуацыі мастацкага
тексту.

Адзін і той жа знак прыпынку ў розных кантэкстах можа
мець розныя эмацыйнальна-экспрэсіўныя адценні, змяшчаючы
розную падтэкстовую інфармацыю. Прааналізуем, напрыклад,
ролю шматкроп'я ў мастацкіх тэкстах розных аўтараў. Яно можа
передаваць перарывістасць, нязвязнасць маўлення, уяўнасць
таго, што адбываеца; эмацыйнальнасць, рэзкую зменлівасць
настрою; вылучаючы предмет разважання; размяжоўваючы
дыялагічнае і маналагічнае маўленне; павялічваючы паўзу паміж
рэплікі; пераключаючы на іншага адрасата маўлення і інш. [3,
с. 134–137].

Варта зауважыць, што імпліцытная насычанасць гэтага
знака прыпынку настолькі разнастайная і выразная, што дазва-
ляе зауважыць і адрозніць самыя тонкія і глыбокія сэнсавыя
адценні, накіраваныя стваральнікам тэксту да рэцыпента.
Індывідуальнае аўтарскае ўспрыніцце шматлікіх нюансаў
шматкроп'я накіроўвае да пастаянні яго выкарыстання ў но-
вых, самых нечаканых сітуацыях і значэннях, пацвярджэннем
чаго можа стаць прыклад, узяты з апавядання М. Касцюкевіча
“Прысмеркі вялікага гораду. Аповед без героя”:

...Есьць такая – катрынка смерці... Я чуў яе двойчы. Гучыць
пяшчотна і незаўажана. Здаецца, што заспакоенае дзіця ся-
род ночы забаўляеца, але голас нечалавечы... больш нагада-
вае, як здурнелыя каты равуць, гуляючы. Толькі самотна ра-
вуць, без дураты, запаволена і нават лагодна неяк. Зрэшты,
магутнасць гуку, моц напружанасці такая самая... Хоць на-
огул, практична незаўажна, амаль бязгучна. Але той, каму
дадзена, цы чыя гадзіна прабіла, перад смерцю, – той зразумее,
затрымаеца, знерухомее ад няземнай ужо мелодыі тае...

...кожнага ранку па завядзёнцы ўжо, без малога трэці год,
спускаўся ў скляпок у крамку за крокай сто ад незаўажнай
шыліні аднаго з завулкаў цэнтральнага сталічнага пра-
спекту пад невыразным сталінскім хмарачосам і механічна
зайсці пералічваў прыступкі <...>... I лічыў, лічыў... Бо кож-
нага разу не хацеў ісці...

Менавіта шматкроп'е дазваляе аўтару правесці чытача па
вуліцах вячэрняга, страшнага ў сваёй невыразнасці і пустечы го-
рада, запаволіць разважанні аб сэнсе жыцця і нават начуць гуکі
страшнай, зневеселай лагоднай катрынкі. Напісанне малой літарты
пасля шматкроп'я аўтар выкарыстоўвае як пераход на новую
думку, але з захаваннем унутранай сувязі з папярэдне выказа-
най інфармацыяй, нават у выпадку, калі ніякіх іншых сродкаў
гэтай сувязі няма ні ў маўленчай, ні ў сюжэтнай арганізацыі.

Не так часта, як у папярэдне працытаваным прыкладзе,
звязтаеца да шматкроп'я як сродку імпліцытнай насычанасці
Ю. Станкевіч. Але любая сітуацыя выкарыстання аўтарам гэтага
знаку прыпынку асэнсаваная і стылістична выразная:

– Я вас памятаю, – сказала, павітаўшыся, жанчына. – Вы –
Марка Валынец. Калі я прыйшла ў інстытут, то праз паўгоды
вас... вы рабтам зникні. Усе пра гэта толькі і гаварылі. Вы
меня пазналі? (“Збіральнік страху”) – шматкроп'е дапамагае
максімальна дакладна ўзнавіць рэальную гаворку, магчымыя
паўзы, створаныя нямікасцю інтэлігентнага чалавека і пошу-
кам патрэбнага слова:

<...> Дзяўчына знайшла каляндар і чырвоны ліст з надпісам
7 лістапада
пятніца

Машынальна вырвала яго і кінула ў сметніцу, а потым вы-
цягнула з шуфляды ампулу з вадой для раствору, адламала
кончык. Усё, што пакінуў Алег, яна акуратна размяшала –
дазіроўка ўжо не мела сэнсу, – набрала ў шпрыц і знайшла
вену... (“Бесапатам”) – намёк на жудасны практаг настолькі
выразны, што нават завяршэнне тэксту не ўспрымаеца такім
эмацыйна насычаным і безнадзейным. Апошняя хвіліны, секун-

ды, імгненні, якія імкліва набліжаюць да таго, што ўжо нельга змяніць, спыніць, чаму нельга перашкодзіць.

Ніводнаму іншаму знаку прыпынку не ўласціва такая ступень мнагазначнасці, экспрэсіунасці і стылістычнай афарбаванасці, як шматкроп'ю. Менавіта гэты знак прыпынку знаходзіць арыгінальнае выражэнне ў індывідуальным стылі пісьменніка.

Працытаваныя прыклады дазваляюць сцвярджаць, што прагматычны змест мастацкага тэксту і яго экспліцытнае і імпліцытнае выражэнне рэалізуюцца праз сістэму пунктуацыйных пазіцый, якія спецыяльна ствараюцца аўтарам. Прычым пунктуацыйна-графічная арганізацыя сучаснага мастацкага тэксту ўскладняеца не толькі за кошт павелічэння сродкаў, спосабаў і прыёмаў візуальнага стварэння сэнсаў, але і за кошт змянення функцый звыкlyх знакаў прыпынку, паширэння магчымасцяў іх выкарыстання (як у выпадку з пастаноўкай шматкроп'я).

Сучаснае апісанне і прагматычная інтэрпрэтацыя мастацкага тэксту прадугледжваюць выяўленне тых агульных заканамернасцяў, якія выводзяць на паверхню, экспліцыруюць спецыфіку (агульнамоўную, функцыянальна-стылістычную, індывідуальна-аўтарскую) аб'яднання і падзелу маўленчай плыні з мэтай адэкатнага пастаўленым аўтарам задачам эстэтычнага

уздзеяння на рэцыпента. Менавіта таму лінгвістычныя тэорыі і канцепцыі дыскурсу не могуць быць поўнымі без адпаведнай тэорыі тэкставай пунктуацыі, дзе пунктуацыя павінна разглядацца як іерархічная сістэма адзінак (пунктуацыйных пазіцый, пунктуацыйных фігур і пунктуацыйных сцэнарыяў), якая арганізуе тэкст шляхам аб'яднання, дзялення, вылучэння і разгортвання моўных элементаў, не проста ўласабляючы тым самым ўяўленне аўтара пра свет у выглядзе дэталізаванай моўнай карціны, але і ўпłyваючы на ўзаемаразуменне стваральніка і ўспрымальніка тэксту.

Спіс выкарыстанай літаратуры

1. Ефимов, А. И. Стилистика художественной речи / А. И. Ефимов. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1961. – 520 с.
2. Кольцова, Л. М. Текстовая пунктуация и ее содержательные свойства / Л. М. Кольцова // Cuadernos de Rusística Espaïiola. – 2004. – № 1. – С. 243–253.
3. Саўчанка, В. М. Архітэкtonіка і кампазіцыя літаратурна-мастацкага тэксту з лінгвістычнага пункту погляду / В. М. Саўчанка // Сучасныя літаратурна-мастацкі распoved : манаграфія / М. В. Абабурка, В. М. Саўчанка. – Магілёў : УА «МДУ імя А. А. Куляшова», 2011. – С. 119–234.